

Верная спадарожніца – домра

Бяседа з Мікалаем Марэцкім


Самую знакавую перамогу і званне лаўрэата першай прэмii Міжнароднага конкурсу выкананіцай на народных інструментах у г. Чарапаўцы дамрыст Мікалай Марэцкі заваяваў у 1992 годзе, будучы стальным і вядомым музыкантам, салістам Беларускай дзяржаўнай філармоніі і старшим выкладчыкам Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі (цяпер – Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі). На той момант у багажы музыканта было званне лаўрэата (другой прэмii) VII Усесаузнага конкурсу артыстаў эстрады ў Маскве, якую ён атрымаў разам з гітарыстам В. Жывалеўскім у 1983 годзе. Вынікам творчых пошукоў і сумеснага супрацоўніцтва М. Марэцкага з рознымі беларускімі музыкантамі сталі перамогі на прэстыжных міжнародных конкурсах выкананіцай у Італіi (1995 год), Германіi. А ў 2001 годзе М. Марэцкі атрымаў першую прэмiю (у намінацыі мандаліна) на Міжнародным конкурсе ў Швайнфурце (Германія). Менавіта М. Марэцкага і яго калег Я. Валасюка, А. Сакалоўскую, В. Каладка Мсціслаў Растроповіч у свой час запрасіў да ўдзелу ў пастаноўцы балета С. Пракофеева «Рамэа і Джульєта», якая з поспехам прыйшла ў Літве, Германіi, Грэцыi, Егіpte ў 1998 – 2001 гадах.


За сваю шматгадовую працу Мікалай Мікалаевіч выхаваў не адно пакаленне выдатных дамрыстаў і мандаліністаў, лаўрэатаў і дыпламантаў шматлікіх конкурсаў, у тым ліку Рэспубліканскага конкурса імя І. Жыновіча. Ён арганізуваў шэраг феставаляў і канцэртных праграм з удзелам знакамітых замежных музыкантаў. Бездакорнае выканальніцкае майстэрства і педагогічны вопыт М. Марэцкага карыстаюцца заслужаным аўтарытэтам сярод калег-музыкантаў бліжняга і далёкага замежжа. Яго запрашаюць на розныя конкурсы ў якасці члена журы. У 2010 годзе М. Марэцкі быў узнагароджаны медалём Францыска Скарыны.

З вядомым беларускім дамрыстам і мандаліністам Мікалаем Марэцкім гутарыць дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтва, кандыдат мастацтвазнаўства **Ларыса Таірава**.

Ларыса Таірава. Вясной прайшоў конкурс выкананіцай на народных інструментах імя І. Жыновіча сярод вучняў музычных школ у Лідзе, дзе ты быў членам журы. Якія ў цябе ўражанні ад гэтай падзеі? Ці многа дамрыстаў удзельнічала ў гэтым конкурсе? Які ўзоровень іх падрыхтоўкі?

Мікалай Марэцкі. Мінулы конкурс — падзея доўгачаканая, таму што адбываецца раз у трох гады. Звычайна такія конкурсы праводзіліся ў канцы сакавіка, што супадала з вясновымі канікуламі. А сёлетні конкурс прайшоў у маі. Мне прыjemна адзначыць, што дамрыстаў на конкурсе было





M. Растроповіч і М. Марэцкі

даволі шмат, а іх выканальніцкі ўзровень значна пависіўся ў параўнанні з мінулым конкурсам.

Найбольш моцнае ўражанне выклікалі прадстаўнікі магілёўскай домравай школы. На долю магіляўчан выпала самая большая колькасць узнагарод ва ўсіх узроставых групах.

Л. Т. А што паказаў конкурс выканайцаў на народных інструментах сярод навучэнцаў музычных каледжаў, які адбыўся літаральна праз тыдзень у Брэсце?

М. М. Тут таксама наперадзе былі магіляўчане. Два першых прызовых месцы занялі прадстаўнікі Магілёўскага дзяржаўнага музычнага каледжа імя М. А. Рымскага-Корсакава. Першую прэмію атрымаў навучэнец III курса Аляксандар Мельчэнка (клас выкладчыка І. Э. Раманавай). Другое — Анастасія Касцяневіч (клас выкладчыка І. А. Забелавай). І трэцюю прэмію падзялі чацвёра канкурсантаў, двое з якіх навучэнцы Магілёўскай дзяржаўнай гімназіі-каледжа мастацтваў.

Л. Т. Цікавы расклад!

М. М. Так. Адметны вынік магілёўскай домравай школы — гэта заслуга не толькі маладых таленавітых выканайцаў і іх выкладчыкаў. Сённяшнім станам домравага выканальніцтва на Магілёўшчыне мы абавязаны перш за ўсё выдатнаму музыканту Леаніду Леанідавічу Іванову — заснавальніку Аркестра рускіх народных інструментаў Магілёўскай абласной філармоніі, які зараз носіць яго імя. Аркестр з'яўляецца свайго роду акумулятарам таленавітай моладзі. Гэта асяроддзе адхойленасці, высокага прафесійнага прыкладу (ёсць да чаго імкнунца). Аркестр імя Леаніда Іванова для большасці «народнікаў» становіцца месцам працы і моцным стымулам для «шліфавання» свайго майстэрства.

Л. Т. Акрамя Магілёва, якія яшчэ рэгіёны вызначыліся таленавітымі музыкантамі на мінукльм конкурсе?

М. М. Добра выступалі канкурсанты з Віцебска, Гомеля, Мінска. Ёсць перспектывныя кадры ў Брэсце, Гродна, Наваполацку. Прыемна парадавалі асобныя раённыя музычныя ўстановы. Тым не менш выкладчыкі музычных школ (асабліва на перыферый) выказвалі занепакоенасць тым, што падае зацікаўленасць дзяцей і іх бацькоў не толькі да домры, але наогул да музыкі. Утрымаць вучняў у музычных школах з кожным годам становіцца ўсё цяжэй, і прэстыж прафесіі музыканта зніжаецца, не кажучы ўжо пра тое, што выкладчыку музыкі трэба вельмі пастарацца, каб чым-небудзь прывабіць дзіцяці ў музычную школу. З наборамі на гітару і фартэпіяна проблем не назіраецца. А сітуацыя з домрай, балалайкай, баянам, цымбаламі даволі складаная. Некаторыя бацькі нават не ведаюць, што гэта за інструмент такі — домра.

Л. Т. Чаму, як ты лічыш?

М. М. Магчыма таму, што домра і мандаліна, балалайка і гітара — на тэлебачанні рэдкія госці. Гэта камерныя інструменты, і гучаць яны ў асноўным у малых залах, такіх як Верхні Горад, філарманічная зала імя Р. Шырмы. Там лепшая для іх акустыка. Зразумела, што сабраць вялікую аўдыторию на нашы канцэрты немагчыма. А паколькі зараз усё прынята пераводзіць на камерцыйныя рэльсы, мы лічымся малабюджэтнай галіной мастацтва, свайго роду малым жанрам. Адсюль пэўна і меркаванне некаторых дзеячаў культуры, што нас не трэба паказваць па тэлевізары, што мы не для масавай аўдыторыі, а для спецыялізаванай. Але ж на маё меркаванне, каб пра нас часцей гаварылі ў СМИ, паклоннікаў домрава-мандаліннага мастацтва было бы значна больш.

Л. Т. Аднойчы я падумала: «Можа домра цікава толькі мне і май калегам па рамяству?» і запрасіла на канцэрт зусім далёкага ад музыкі чалавека, каб высветліць яго рэакцыю на гучанне народных інструментаў. Гэты чалавек быў у вялікім захапленні не толькі ад домры, але ад усіх народных інструментаў (балалайкі, баяна, цымбал). Ён ніколі падобнага не чуў і не бачыў. Больш того, усе мае знаёмыя (не музыканты), якія хоць аднойчы пабывалі на нашых кафедральных канцэртах, імкнуліся трапіць на гэткія канцэрты зноў і зноў. На апошнім канцэрце мы зрабілі своеасаблівы мікст цымбальнага аркестра з народнымі духавымі інструментамі. Прысутныя былі вельмі расчараваныя і ўвесі час потым пыталі: «А дзе вашы домрочки, балалаечкі? Мы так хацелі пачуць іх душэўнае, пышчотнае гучанне».

М. М. Гэта сведчыць толькі пра тое, што ў нас ёсць свая аўдыторыя, свае прыхільнікі.

Л. Т. Мне ўспамінаеца адзін з канцэртаў, які праходзіў у Чырвоным касцёле. Ты ўпершыню выконваў на мандаліне (!) адзін з самых складаных скрыпічных твораў — Інтрадукцыю і ронда-

капрычыёза Сен-Санса. Уся зала была ў захапленні, а немцы, якія сядзелі за мной, нават пайставалі са сваіх месцаў, бо такой фенаменальнай тэхнікі, здавалася, яны яшчэ не чулі.

М. М. (усміхаецца). Дзякую на добрым слове, а таксама за кнігу «Народна-інструментальнае выканальніцтва Беларусі», якая нядаўна пабачыла свет. Там знайшлі адлюстраванне ўсе поспехі і мае, і маіх вучняў, і не толькі маіх. Шчыра віншую цябе з гэтай грунтоўнай працай, якая стала для «народнікаў» сапраўдным падарункам.

Л. Т. Вялікі дзякую. Твае творчыя і педагогічныя поспехі відавочны не толькі мне. Калісьці Аляксандр Цыганкоў у сваім інтэрв’ю асобна адзначыў твае арганізатарскія здольнасці і талент менеджара, выніковасць тваёй грамадскай дзеянісці. Гэта абумоўлена шэрагам вашых сумесных маштабных праектаў, канцэртных тураў па гарадам Беларусі з прыцягненнем дамрыстаў і мандаліністаў рознага ўзроўню: выхаванцаў музычных школ, каледжаў, іх педагогаў. Потым да сваіх праектаў ты далучыў выдатнага расійскага музыканта — балалаечніка Андрэя Гарбачова, які ўзначальвае кафедру народных інструментаў Расійскай акадэміі музыкі імя Гнесіных. Што азначае для цябе такое плённае творчое супрацоўніцтва з вядучымі выкананцамі бліжняга замежжа?

М. М. Па-першае, каштоўны вопыт. Фенаменальнае майстэрства гэтых прызнаных у свеце музыкантаў дае моцны зарад адухоўленасці. Сумесная ігра з такімі віртуозамі зараджае ўсіх, хто датыкаецца датакога высокага мастацтва, і ў якасці сутворцаў, і ў якасці слухачоў, пашырае рады нашых паклоннікаў. Па-другое,магчымасць пазнаёміцца і набыць новы сучасны рэпертуар. Пра Цыганкоў нават казаць няма патрэбы; без яго музыкі не абыходзіцца ніводны конкурс, ніводны канцэрт «народнікаў». Яго творы іграюць не толькі дамрысты, іх перакладаюць на свае інструменты балалаечнікі, цымбалісты, аркестранты. Дзякуючы міжнародным творчым контактам мы маём магчымасць пазнаёміцца з творамі вядомых расійскіх кампазітараў, такіх як Ігар Рагалёў, Кірыл Волкаў, Міхаіл Бронэр, Яфрэм Падгайц, таксама здабыць суперсучасны, авангардны матэрыял кампазітараў далёкага замежжа: Герберта Баўмана, Ясую Кувахары, Такашы Очы, Рафаэле Калачы і інш. Па-трэцяе, у выніку такіх міжнародных контактатаў беларускія дамрысты і мандаліністы (мае вучні Вольга Дубоўская, Кацярына Пракопчык, Наталля Корсак і іншыя) былі запрошаны ў

замежныя гастрольныя туры, каб паказаць сваё майстэрства і пазнаёміць замежных слухачоў з музыкай беларускіх аўтараў. Павінен адзначыць, што творы нашых кампазітараў, такіх як Андрэй Шплянёў, Уладзімір Карабльчук, Уладзімір Кур'ян і іншыя, карыстаюцца за мяжой вялікім попытам. Творчае супрацоўніцтва з замежнымі музыкантамі такога ўзроўню, безумоўна, спрыяе прафесійнаму росту беларускіх дамрыстаў і мандаліністаў.

Л. Т. Я ведаю, што ты пастаянна прыцягваеш сваіх вучняў да ўсіх праектаў, гастрольных тураў, мабыць таму яны так добра прыстасаваны да творчых пошукаў і самастойнага паспяховага «плавання». Сярод тых, хто ад'ехаў за мяжу пасля заканчэння навучання, можна назваць толькі Кацу Пракопчык і Вольгу Дубоўскую, усе іншыя паспехова працуюць у нас на педагогічнай і канцэртнай ніве, і што самае галоўнае — з домрай не расстаюцца, актыўна развіваюць сваю артыстычную кар'еру. З тваіх вучняў склалася своеасаблівая кагорта дамрыстаў-выкананцяў: Святлана Барэйка, Наталля Змітровіч, Алена Дзікавіцкая, Марына Слабацкая і іншыя. *Не баішся канкурэнцыі!*

М. М. Як бы банальная гэта не гучала, здаровая канкурэнцыя — рухавік прагрэсу. Сапраўдным музыкантам, калі ім ёсць што сказаць (сыграць), канкурэнцыя не памеха. Акрамя таго, прыемна адчуваць, што на домру і мандаліну ёсць попыт, ёсць свае прыхільнікі, іх колькасць пашыраецца, праўда, не так хутка, як хацелася б. Не магу не назваць маіх калег па рамяству, якія таксама ўносяць лепту ў нашу агульную справу. Гэта прафесар Беларускай акадэміі музыкі Галіна Віктараўна Асмалоўская, дацэнт Леанід



А. Цыганкоў і М. Марэцкі

Таленты і прыхільнікі

Іванавіч Чарняк, вікладчык Мінскага музыкальнага каледжа імя Глінкі і ўніверсітета культуры і мастацтваў Яраслаў Аляксандравіч Валасюк, які нядайона адзначыў свой 60-гадовы юбілей у межах штогодніх міжнародных дзён мандалінна-гітарнай музыкі «Мандалінісіма».

Л. Т. Так, я была на гэтым юбілейным канцэрце, які адбыўся 6 красавіка. Вельмі ўразіла цёплая, амаль хатняя атмасфера вечарыны, мноства салістаў, віншаванняў, тое прафесійнае яднанне вакол Яраслава Аляксандравіча, які сціпля і плённа працуе ў дзвюх музычных установах шмат гадоў. Прыемна, што прыехалі яго вучні з розных куткоў Беларусі (былі нават расіяне). Канешне, не абышлося без добра вядомага слухачам ансамбля вікладчыкаў народных інструменттаў Мінскага дзяржаўнага музычнага каледжа імя Глінкі пад кіраўніцтвам Яраслава Валасюка. Сапраўдным адкрыццём для мяне стаў Мінскі мандалінна-гітарны (неапалітанскі) аркестр, які вы стваралі разам. (Больш за ўсё мяне кранула тое, што на гэтай вечарыне сам Мікалай Марэцкі, будучы актыўным удзельнікам канцэрта, адышоў на другі план, каб аддаць яму даніну павагі з нагоды юбілейнага свята. Вось гэтыя чалавечая і прафесійная шчодрасць, уменне, маўыць, стан душы — саступіць перад менш тытулаваным паплечнікам, падтрымаць таленавітых вучняў — характэрная рыса М. Марэцкага, сведчанне сапраўднага таленту.)

На маю думку, гэта вельмі перспектывная ідэя аўяднаць мандаліны і гітары ў адзінае гучанне.

М. М. Цалкам з табою згодзен. Сама ідэя не новая. Стварыць неапалітанскі аркестр у Беларусі спрабавалі не аднойчы, але ж замацаваць гэту ідэю, надаць ёй пастаянныя характеристар, прыцягнуць прыхільнікаў, вікладчыкаў і студэнтаў з розных установ да сумеснай творчасці даволі складана. І мы гэта здолелі. Звычайна ў народна-інструментальных калектывах уся практика аркестравага выканальніцтва для гітарыстаў зводзілася да того, каб перасадзіць іх на балалайку-альт, альбо на домру-бас, што выклікала адмоўныя пачуцці ад такога музыцыравання. А ў неапалітанскім аркестры яны граюць на сваіх інструментах. Спалучэнне тэмбраў мандалін і гітар — класіка жанру. Шкода толькі, што канцэртныя і гастрольныя магчымасці гэтага аматарскага калектыву абмажкоўваюцца асноўнай выкладчыцкай працай і вучобай удзельнікаў аркестра. Будзем спадзявацца, што калі-небудзь у нашай краіне з'явіцца неапалітанскі ансамбль ці аркестр на прафесійнай аснове.

Л. Т. Па сутнасці, «Мандалінісіма» ў Мінску праводзіцца ў чацвёрты раз. З 2009 года кожную вясну мы маем магчымасць чуць мандаліну ў розных ансамблевых спалучэннях з удзелам дамрыстаў, мандаліністаў, гітарыстаў Беларусі,

Racii, таксама музыкантаў далёкага замежжа (Германіі, Францыі, Японіі, Венесуэлы). Як узімка ідэя міжнародных дзён «Мандалінісіма»?

М. М. Асноўнай рухаючай сілай з'яўляецца жаданне граць, агучваць новыя творы, спрабаваць новыя ансамблевые ідэі. Цікаўнасць да творчасці паплечнікаў таксама прысутнічае. Заўсёды хочацца ведаць, чаго вартыя мы самі і нашы калегі па мастацтве. А калі ўлічыць той факт, што наўрат птушкі кожны год вяртаюцца ў родныя пенаты, то што казаць пра нашых суайчыннікаў, хто па волі року апынуўся за мяжой? Ім таксама, як пералётным птушкам, патрэбен глыток паветра з радзімы. Такім вось чынам і ўзімка ідэя аўяднаць нашы агульныя творчыя намаганні ў адно рэчышча. У розныя гады на «Мандалінісіма» пабывалі сямейны дуэт Ян Скрыган (гітара) і Кацярына Пракопчык (домра), якія цяпер жывуць і працујуць у Германіі, Павел Кухта (гітара), дамрыст Яўген Ваўчкоў з Racii, прафесары з Германіі Міхаэль Тростэр (гітара) і Штэфан Трэкељ (мандаліна), гітарыстка з Японіі Ако Ita, мандалісты Сабіна Марзэ з Францыі і Рыкарда Сандавал з Венесуэлы і іншыя.

Л. Т. Чым для цябе з'яўляецца домра: прафесіяй, сродкам самавыразнасці, прызваннем альбо спосабам фінансавага існавання?

М. М. Для музыканта-інструменталіста выбар інструмента раўнаважны выбару жонкі, ці як у герояў фільма Феліні «Рэпетыцыя аркестра». І тут нельга памыліцца. Калі жонка падабаецца — гэта на ўсё жыццё, калі не — вынік вядомы. А ў майі выпадку домра — і жонка, і хаханка, і сяброўка, адным словам, верная спадарожніца жыцця.

Л. Т. З цягам часу ў гэтай спадарожніцы з'явілася саперніца, я маю на ўвазе мандаліну. Як цяпер у тваім жыцці спалучаюцца гэтыя дзве сяброўкі — домра і мандаліна?

М. М. Нікому з іх не могу аддаць перавагу. Гэтыя два інструменты як бы дапаўняюць адзін аднаго. Мой канцэртны рэпертуар значна папоўніўся выдатнымі класічнымі творамі для мандаліны: Вівальдзі, Гумеля, Хофмана, Самарціні. Мандаліну ў сваіх партытурах выкарыстоўвалі Моцарт, Пракофеў, Вердзі. З вялікім захапленнем сёння прымаю ўдзел у новай пастаноўцы балета Валерыя Гаўрыліна «Анюты», якая падрыхтавана ў нашым Нацыянальным тэатры оперы і балета, дзе таксама гучаць мандаліна, баян. Геніальная музыка!

Л. Т. Больш за 30 гадоў ты з'яўляешься вядучым салістам Белдзяржфілармоніі ў такім рэдкім жанры домрава-мандалінага выканальніцтва і менавіта дзякуючы табе і тваім калегам гэты жанр умацаваўся на прасторах краіны. І што са-мае цэннае: ты прывёў за сабой на прафесійную сцэну сваіх вучняў — лаўрэатаў рэспубліканскіх

і міжнародных конкурсаў, якія разам з табой з'яўлююцца салістамі філармоніі. У каго з іх больш магчымасцей дарасці да ўзроўню Марэцкага? І саме галоўнае, што для гэтага патрэбна?

М. М. Ты некалькі перабольшваеш. На сямай справе некаторыя з іх сёння мяне перараслі, як, напрыклад, салістка філармоніі Наталля Корсак — вельмі таленавітая дамрыстка і мандаліністка, уладальніца прэстыжных прэмій на міжнародных конкурсах у Расіі, Германіі, Японіі, Грэцыі, Люксембургу. На сённяшні момант яна мае адзінаццаць (!) узнагарод.

Л. Т. Без перабольшвання можна казаць, што Наталля Корсак — адна з лепшых мандаліністак у свеце. У руках Наталлі маленькая, пышчотная мандаліна гучыць як сапраўдны аркестр. Я ніколі не чула такога моцнага гучання мандаліны, як у яе. На першым беларускім канале была кароткая інфармацыя пра заваяванне Корсак Гран-пры на конкурсে ў Люксембургу. *Што гэта за конкурс? Ці можна даведацца пра яго больш падрабязна?*

М. М. Гэта першы вопыт правядзення міжнароднага конкурсу мандаліністаў у Люксембургу. Сярод канкурсантаў былі прадстаўнікі з Расіі, Украіны, Германіі, Францыі, Італіі, Іспаніі, Японіі. Тры туры найскладанай праграмы, якую можна супастаўіць па колькасці гучання з сольным канцэртам, Наташа выканала выдатна. Дапамагай ёй вядомы беларускі гітарыст Яўген Грыдзюшка, частку праграмы яны выконвалі разам.

Л. Т. Ты вядучы спецыяліст у сваёй галіне, лаўрэат першай прэміі самых прэстыжных міжнародных конкурсаў, уладальнік медаля Францыска Скарыны, ініцыятар шматлікіх музыкальных праектаў з ўдзелам вядомых беларускіх і за-

межных музыкантаў, дацэнт Акадэміі музыкі, які падрыхтаваў мноства лаўрэатаў самага высокага гатунку. Колькі рэпертуару ты перайграў, колькі канцэртаў правёў, а культурнае кіраўніцтва быццам цябе не заўважае, быццам няма Марэцкага, ён не заслужаны, не народны, не прафесар. *Што павінна думаць моладзь, гледзячы на такі адмоўны прыклад?*


М. М. Мне вельмі няёмка пра гэта чуць. Няёмка таму, што ты не адна мне пра гэта гаворыш. Я ж не могу сам сабе прысвоіць званне ці ступень. Разам з тым грээ душу тое, што мой выпадак хвалюе многіх маіх калег і не толькі дамрыстаў. На жаль, у такім становішчы аказваюцца некаторыя музыканты-акадэмісты ў нашай краіне і па-за межамі. Дастаткова нагадаць доўгую валакіту са званнем заслужанага артыста Расіі выдатнага кампазітара і дамрыста Аляксандра Цыганкова ў той час, калі яго творы гучалі па ўсёй краіне, а яго грамадская дзеяйнасць вылілася ў наладжванне міжнароднага конкурсу выкананіцтва на народных інструментах у Чарапаўцы, які ён патранаваў увеселі час, колькі гэты конкурс існаваў. У сувязі з гэтым беларускія дамрысты нават падавалі петыцыю ў саюзнае міністэрства культуры.

Л. Т. І ў канцы нашай размовы дазволь стандартнае пытанне пра білжэйшыя творчыя планы.

М. М. Пасля правядзення апошняга конкурсу імя Жыновіча ў Лідзе і Брэсце і адметных вынікаў на ім магілёўскай школы, неяк сама сабой узнікла ідэя правядзення ў Магілёве фестывалю донравамандаліннай музыкі, тым больш, што для гэтага ёсьць усе падставы: таленавітая вучні, выкладчыкі і саме галоўнае — зацікаўлене кіраўніцтва.

Л. Т. Дзякую за цікавую размову.

матэрыял падрыхтавала **Л. Гарачова.**



музычнае і тэатральнае мастацтва: праблемы выкладання 4/2012